

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

№ 134 (6713) | 11 чэрвеня 1940 г., аўторак | ЦЕНА 10 КАП.

## ТАРЖАСТВО СОЦЫЯЛІСТЫЧНАГА МАСТАЦТВА

Вось ужо сем гадоў у сталіцы краіны сацыялізма, у велічнай і гаспаднай Маскве, дзе велізарны поспехамі праходзіць будаўніцтва Беларускага мастацтва. За гэтыя гады прапінныя сталіцы нашай рэспублікі пазнаёміліся з многімі відамі мастацтва Беларускага народа: операй, балетам, драмай, жывапісам, скульптурай, графікай, архітэктурай, прыкладным вышэйшым мастацтвам і т. д. Усё лепшае, што стварыў беларускі народ за гэтыя гады, у гэтым мастацтве, ён прывёў у Маскву на ўсенародны паказ і абмеркаванне.

Мастацтва — сэрца і мозг нашай вялікай рэспублікі. Да яго накіраваны погляды многімільёнага савецкага народа. З яго першай прапіннай брацкіх рэспублік зьяляцца сваімі выдатнымі дасягненнямі ва ўсіх галінах духоўнага і матэрыяльнага жыцця.

У апошнія гады многія саюзныя рэспублікі паказалі Маскве сваё або асобнае сацыялістычнае рэалізацыю, або стварэнне новага мастацтва. Кожны з народаў дэманстравалі свае асаблівыя формы спячэння і музычнай культуры. Кожная з гэтых народаў выявіла невычарпальныя багаці і спецабласці сваёй сапраўды народнай самазьяўнай і высокапрафесійнальнай творчасці. Гэта была дэманстрацыя багаці і разнастайнасці нацыянальнай культуры, распылітых пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна. Адна і тая ж уласна ўсім гэтым народам — высокакачэўны змест нацыянальнага мастацтва, у аснове якога ляжаць прыпынкі сацыялістычнага рэалізму.

Правадзненне дэка стала выдатнай традыцыяй сацыялістычнай культуры, традыцыяй сувязі вялікай рускай культуры з культурай брацкіх народаў, традыцыяй абмену вопытам і ўзаемага ўзбагачэння. Такія шырокая і цесная сувязь паміж народамі стала магчымай толькі ў выніку таго, што ў Маскве правядзены дэка сацыялістычнага мастацтва.

Дэка мастацтва нашай рэспублікі ў Маскве — новае свечанне нашай партыі і рэспублікі аб беларускім народзе, аб росквіце яго культуры і мастацтва.

Дэка Беларускага мастацтва ў Маскве — гэта на сутнасць вынік той велізарнай творчай культуры работы, якую прапінны беларускі народ, кіруючы партыяй большавікоў. А вынік гэты — радзімы і хваляючы. Беларускае мастацтвае і музычнае мастацтва — адно з самых старажытных у Саюзе. Ужо толькі два тысячы гадоў таму, адразу ж пасля вышэйняга безалаўдзя, у Мінску быў створан першы ў рэспубліцы, на сутнасці любіцельскі, театр. Праз дзесяць гадоў створан першая опера ў Беларусі, а затым і балет БССР. І з тым жа часам — тры чатыры гады таму назад — беларускія кампазітары, а затым затым і театр узяліся за стварэнне першых нацыянальных опер і балетаў.

І вось першы, зьяўляючы ўвазе партыі і ўрада, зьяўляючы брацкай паловае вялікага рускага народа і ўплыву яго найбагацейшай культуры, Беларускае мастацтва дасягнула такіх вышыняў свайго развіцця, якія даў яму магчымасць з поспехам выступаць у манументальных формах на пачотнейшых палітоах савецкіх вядомых тэатраў сталіцы Саюза ССР.

Кожны гэты дэка прыносіць нам новы разгляд і хваляючыя весткі. Адзін за адным з вялікім захваленнем сустракаюцца і з велізарным поспехам праходзіць спектаклі Вялікага тэатра оперы і балета БССР і першага Беларускага драматычнага тэатра.

З невыказаным радзімі і за-

### АД'ЕЗД З МАСКВЫ ВАЕННАГА МІНІСТРА І КАМАНДУЮЧАГА ПАТВІЙСКОЙ АРМІЯЙ

9 чэрвеня ў Маскву выехаў ваенны міністр і камандуючы латвійскай арміяй генерал Беркіс у суправаджэнні палкоўніка Пальмінска, падпалкоўніка Осіс і ваеннага аташа Латвійскага палкоўніка Залітэ. На Аляксандраўскім вакзале генерал Беркіс праводзіў: Намеснік Народнага Камісара Абароны Маршал Саюза ССР Букіч Г. І., Заг. Пракатапольны аддзелам НКВС тав. Баркоў В. Н., камандант горада Масквы генерал-маёр Равікін В. А., генерал-

### Прыбыццё ў Маскву міністра замежных спраў Літвы п. І. Урбшыс

10 чэрвеня ў Маскву прыбыў міністр замежных спраў Літвы п. І. Урбшыс. У цэнтральным аэрапорце п. Урбшыс сустракаў: намеснік Народнага камісара замежных спраў т. В. Г. Дзюнозаў, публіцар ССР у Літве т. П. Г. Пазнякоў, заг. Пракатапольны аддзелам НКВС т. Н. В. Бар-

### Хроніка

Італьянскі пасол у ССР п. Роса выехаў з Рыма ў г. Маскву. Паўпраз ССР у Італію тав. Гарэжкін выехаў з Масквы ў г. Рым.

# С Ё Н Н Я Ў Н У М А Р Ы

Аб прысваенні воінскіх званняў вышэйшаму начальству ючаму саставу Чырвонай Арміі і Ваенна-Морскага Флота — пастанова Савета Народных Камісараў Саюза ССР.  
ДЭКАДА БЕЛАРУСКАГА МАСТАЦТВА У МАСКВЕ  
Вялікі поспех балета „Салавей“. На спектаклі прысутнічалі таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, А. А. Жданав, П. Е. Панамарэнка.  
І. Фальноўскі — Вялікі творчы сіл. В. Чуаурэлі — Росквіт культуры і мастацтва Беларускага народа. П. Кавалёў, Н. Гасман — Дакладныя дні.

## АБ ПРЫСВАЕННІ ВОІНСКІХ ЗВАННЯЎ ВЫШЭЙШАМУ НАЧАЛЬСТВУЮЧАМУ САСТАВУ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ

Пастанова Савета Народных Камісараў Саюза ССР

(Працяг. Пачатак гл. у №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 чэрвеня)

Совет Народных Камісараў Саюза ССР пастанавіў:  
Запярэдняй прапановы ўрадавай Камісіі аб прысваенні асобам вышэйшага начальству ючага саставу Чырвонай Арміі воінскіх званняў, устаноўленых Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета Саюза ССР ад 7 мая 1940 года.

- III.  
ПРЫСВОЊЦЬ ЗВАННЕ ГЕНЕРАЛ-МАЁРА:
- 236. Лебядзеню Нікіце Федатавічу.
  - 237. Левіцкіму Нікалаю Арсеньевічу.
  - 238. Лешчаню Дзмітрыю Данілавічу.
  - 239. Леановічу Іосіфу Леанавічу.
  - 240. Літаву Марыям Фадаравічу.
  - 241. Лавіцкіму Петру Ермалавічу.
  - 242. Лапаціну Антону Іванавічу.
  - 243. Любавічу Ізмі Міхайлавічу.
  - 244. Любавічу Івану Сямёнавічу.
  - 245. Лавіцкіму Дзмітрыю Іванавічу.
  - 246. Літвіну Петру Іванавічу.
  - 247. Маўрысаву Александру Іванавічу.
  - 248. Манараню Івану Алексеевічу.
  - 249. Макараву Петру Грыгор'евічу.
  - 250. Манаймаву Васілію Іванавічу.
  - 251. Малеву Мікаілу Фадаравічу.
  - 252. Маліноўскаму Дзмітрыю Іванавічу.
  - 253. Малеву Ізмі Канстанцінавічу.
  - 254. Манараню Івану Нефодзевічу.
  - 255. Марнаву Акіму Маргавічу.
  - 256. Марцінаву Александру Алексеевічу.
  - 257. Марцінаву Мікаілу Петровічу.
  - 258. Марцінаву Івану Іванавічу.
  - 259. Мацеевічу Петру Іосіфавічу.
  - 260. Матвіціну Філіпу Нікалавічу.
  - 261. Меліхаву Дзмітрыю Арсеньевічу.
  - 262. Мінусеву Георгію Нікалавічу.
  - 263. Мілючану Мікаілу Паўлавічу.
  - 264. Мінон Леаніду Фадаравічу.
  - 265. Міхайліну Івану Пракоф'евічу.
  - 266. Міхайлаву Мікаілу Ермілавічу.
  - 267. Мішчыну Сіме Майсеевічу.
  - 268. Міхайлавічу Івану Андрэевічу.
  - 269. Манаву Сямёну Фадаравічу.
  - 270. Мараву Анатолію Марцінавічу.
  - 271. Мараву Сямёну Іосіфавічу.
  - 272. Мотаву Александру Грыгор'евічу.
  - 273. Мяснікову Мікаілу Акімавічу.
  - 274. Нагорнаму Нікалаю Ніколавічу.
  - 275. Найдзеву Васілію Іванавічу.

## АБ ПРЫСВАЕННІ ВОІНСКІХ ЗВАННЯЎ ВЫШЭЙШАМУ НАЧАЛЬСТВУЮЧАМУ САСТАВУ ВАЕННА-МАРСКАГА ФЛОТА

Пастанова Савета Народных Камісараў Саюза ССР

(Працяг. Пачатак гл. у №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 чэрвеня)

Совет Народных Камісараў Саюза ССР пастанавіў:  
Запярэдняй прапановы ўрадавай Камісіі аб прысваенні асобам вышэйшага начальству ючага саставу Ваенна-Морскага Флота воінскіх званняў, устаноўленых Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета Саюза ССР ад 7 мая 1940 года.

- IV.  
ПРЫСВОЊЦЬ ЗВАННЕ ІНЖЫНЕР-КОНТРА-АДМІРАЛА:
- 16. Хлюціну Барысу Паўлавічу.
  - 17. Шараву Александру Паўлавічу.

- V.  
ПРЫСВОЊЦЬ ЗВАННЕ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЭНАНТА АВІАЦЫІ:
- 1. Мавранаву Сямёну Фадаравічу.

## Закрылася 2-ая сесія Мінскага абласнога савета

На вяртанні пасля 9 чэрвеня ў ранішніх паслядзнях 10 чэрвеня на 2-й сесіі Мінскага абласнога Савета дэпутатаў прапінныя прадэжалеся спрэчкі па дарадах тт. Тэмкіна і Казіна. Дэпутаты ўдзельнічалі, якія велізарныя рэсурсы мае народная гаспадарка Мінскай абласці.

Дэпутат тав. Казіна ўказаў на неабходнасць узмацніць кіраўніцтва прадржментам у 1939 годзе і за чатыры месяцы 1940 года пачынаючы чарніцкае прамысловыя не выканала плана. Гаўнаўна прычына ў тым, што абмясціроў іронна кіруе сваімі прадржментамі.

Не лепш кіруе аб'ектармаю пачынаючы маволам. У Брускіх раёне была адзіная арцель «Чырвоны пачынаючы», але і гэту арцель чамусьці закрылі.

## 2-ая сесія Магілёўскага абласнога савета

МАГІЛЕЎ, 10 чэрвеня. (Нар. «Звязды»). Заключыла сваю работу 2-я сесія Магілёўскага абласнога Савета дэпутатаў прапінныя.

Сесія запярэдзіла прадэжалены абласным выкааўчым камітэтам звод мясцовых бюджэтаў Магілёўскай абласці з зменамі, унесенымі бюджэтай камісіяй, у суме 216.416 тысяч рублёў, і запярэдзіла справядлау аб выкананні

## Калгасы Лельчыцкага раёна прыступілі да сенаўборкі

ЛЕЛЬЧЫЦЫ, 10 чэрвеня. (Па тэлефону). Многія калгасы раёна прыступілі да мавсавай сенаўборкі. Некалкі дзён праводзіцца сенакашэнне ў калгасе «Чырвоны ладор». Міхайлаўскага сельсавета. Тут скопана 70 гектараў сенажаці. Значная частка яна застагана. Больш 50 гектараў убрала сенажаці ў калгасе

Аб учое пасевных плошчаў і сартавых пасеваў пад урадай 1940 года на Віцебскай, Гомельскай, Мінскай, Магілёўскай і Палескай абласцях — пастанова Савета Народных Камісараў БССР.  
ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ: Р. Сьвірнін — Перадзых агіткалету. А. Карпюшэна — Забылі аб казасе камуністаў.  
Разгортаюцца меліратыўныя работы. На будаўніцтве новых вадаёмаў.  
АРТЫКУЛЫ: І. Вялюр — Чула і ўважліва адносіцца да спраг працоўных. С. Комаў — Баявыя па-

## ДЭКАДА БЕЛАРУСКАГА МАСТАЦТВА У МАСКВЕ ВЯЛІКІ ПОСПЕХ БАЛЕТА „САЛАВЕЙ“

НА СПЕКТАКЛІ ПРЫСУТНІЧАЛІ ТАВАРЫШЫ І. В. СТАЛІН, В. М. МОЛАТАЎ, А. А. ЖДАНАЎ, П. К. ПАНАМАРЭННА

Мастацтва Беларускага народа, а якім масквіцы знаёміцца ў хні дэкады, — будзь-то опера, драма ці балет — намяне на хвалюе і радуе глядачоў сваёй свежаасцю, неапародасцю, красачасцю. Асноўнай прычынай гэтага моцнага ўражання з'яўляецца перш за ўсё тое, што прафесіянальна беларускі тэатр любіць шукаць і знаходзіць выдатныя жанучыны ў скарбніцы народнай творчасці, чарпае патхненне і фарбы з яе невычарпальнай жыватворчай крыніцы.

Дзяржаўны Вялікі тэатр оперы і балета БССР 10 чэрвеня зноў з велізарным поспехам паказаў першы беларускі нацыянальны балет «Салавей» (музыка М. В. Крошчара, лібрэта Ю. О. Слонімскага і А. К. Ермалаева).

## СПЕКТАКЛЬ „ПАГІБЕЛЬ ВОЎКА“ ПРАЙШОЎ З ВЯЛІКІМ ПОСПЕХАМ

Дні дэкады выйшлі вялікую цікавасць у грамадскасці сталіцы да Беларускага драматычнага мастацтва. Вялікую папулярнасць заваявалі народныя артысты БССР Г. П. Глебаў і В. І. Валакірэкі. Пячонным поспехам карыстаецца на кожным спектаклі тэлевізійна і даражына заслужаная артыстка БССР І. Ф. Ждановіч. Маскоўскі друк пахваліва ацывіла свабодна ігры артыстаў Паганова, Дзюноза, Будаўцава, Барановскага і іншых.

І на спектаклі «Пагібель воўка», які адбыўся 10 чэрвеня, тэатр, яго актывы мелі зноў вялікі поспех. У гэтай пастановцы маскоўскі глядач убачыў арку старонку з сучаснага жыцця БССР — несапраўднага фарыста вялікага Саюза на рубяжы в каміталістычным свеце.

П'есменнік Эдуард Самуілавіч у гэтай сваёй п'есе парасваў рал' вялікіх каларытных вобразав прэстых савецкіх людзей, якія горяча любіць сваю сацыялістычную радзіну, свайго любімага прадзыха вялікага Сталіна. Патрыятызм гэтых людзей, іх няўсмысленна п'янаасць, іх стойкая барацьба з ворагамі выйшлі наўна адборнае глядзельнае жана.

Зал апалаграваў тэлевізійным актывам стварыўшым палыныя прадзыхныя вобразы. Народны артыст БССР Г. П. Глебаў з уласцівым яму майстэрствам стварыў вялікі яркі, запамінаючыся вобраз хітрага і злаячынна ворага Харкевіча, шкотні-

ка, вернага пачынага халау. Народны артыст БССР В. І. Валакірэкі вельмі ўдала паказаў зварухна, аграрніка і труса Абабурку. Літаратура пасла кожнай сцэны зал апалаграваў гэтым майстрам Беларускага мастацтва.

Таскама пашырока праявілі свае розі заслужаная артыстка БССР І. Ф. Ждановіч, іграўшая дачку Харкевіча Дзюноза, заслужаны артыст БССР В. І. Дзюноза, які выконваў ролю зяда Мірона — вернага і ахтаннага радзіме чалавека. Яго палая любіць да Саветскай краіны, хараства нашага жыцця, яго заклі да працы на карысць радзімы знайшлі свой гарачы воікіт і глядзельным жана, які алалаграваў выдатным патрыятычным словам зяда Мірона.

Спаны публічна выкрышы ворагаў, спаны жаласнай вялікасці і іншымі выкікалі гарачы апалысменты.

Калі ў апошні раз закрывалася заслана, усё прысутныя выкікалі на сцену артыстаў Глебава, Валакірэскага, Ждановіч, Дзюноза, Будаўцава, Паганова і іншых, выражаючы сваё захваленне майстэрствам беларускіх артыстаў.

## У апошнюю гадзіню

### Італія аб'явіла вайну Англіі і Францыі

БЕРЛІН, 10 чэрвеня. (ТАСС). Як паведавалі з Рыма Германскае інфармацыйнае бюро, Мусаліні пераў сваю прамову на плошчы Піцца Велопэа заяваў аб тым што палем Англіі і Францыі паведажана аб аб'яўленні Італій вайны саюзнікам.

ЛОНДАН, 10 чэрвеня. (ТАСС). Агенцтва Рэйтар перадае: «На словах рымскага ра-

## Выступленне Мусаліні

РЫМ, 10 чэрвеня. (ТАСС). Агенцтва Стефані перадае прамову Мусаліні. У пачатку сваёй прамовы Мусаліні паведамаў аб тым, што англійскаму і французскаму саюзам у ўрачунны ноты аб уступленні Італіі ў вайну.

Азвучыўшы, што Англія і Францыя адхілілі мірныя прапановы Гітлера, зробленыя ў кастрычніку мінулага года, Мусаліні заявіў: «Але ўсё гэта ўжо ў мінулае. Сёння мы рашымся пайсці на ўвесь рыск і афры ваеннага часу».

Далей ён сказаў, што «Італія бярэ!»

## Заява Чыяно

БЕРЛІН, 10 чэрвеня. (ТАСС). Спасаляччыся на паведаманне агенцтва Стефані, Германскае інфармацыйнае бюро перадае: «Сёння ў 18 г. 30 мін. міністр замежных спраў Італіі Чыяно прыняў французскага пасла і заявіў яму, што «Італія ўступіла ў вайну».

Далей ён сказаў, што «Італія бярэ!»

Далей ён сказаў, што «Італія бярэ!»

ПАРТЫІНАЕ ЖЫЦЦЁ

ПЕРАДАВЫ АГІТКАЛЕНТЫ

Пудейцы 5-й дыстанцыі Беларускай чыгуначнай магістралі без аварыі і браку, значна палепшылася за апошні час утрыманне пуці. У гэтых паспяхах няма- ла ролі належна добра наладжанай рабоне агітатараў.

Агіткаленты дыстанцыі, які складаюцца з 26 чалавек, праводзіць сістэматычную работу ў брыгадах і акагожках, раз'ясняе пудейцам пастаноў партыі і ўрада, загады наркома, мабільна масы на барацьбу за іх выкананне.

Кіраўнік агіткалентаў тав. Янкуў рэгулярна, два разы ў месяц, збірае агітатараў для інструктажа. Ён інфармуе іх аб рабоне дыстанцыі, аб кожнай спарбін- тэ брыгады, ставіць канкрэтныя заданні, на паспяховае выкананне якіх павіна быць накіравана агітатыйная работа.

У перыяд пропуску веснавых вол агітатары вялі масава-палітычную работу на аб'ектах, разгортвалі сацыялістычнае спарбінтэ. Гэта дало свае рэзультаты: дыстанцыя паспяхова справілася з пропус- кам веснавых вол.

Вялікую работу правёў агіткаленты ў ўмацаванні працоўнай дысцыпліны. У красавіку на ўсіх брыгадах былі праведзены паўднёвыя з гутаркамі і дакладамі на тэму: «Ленін і Сталін аб камуністычных адносінах да працы». Агітатары падрабиз- на раз'яснілі пудейцам гістарычную па- станоў СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВПСНС аб працоўнай дысцыпліне, прыводзілі кан- крэтныя прыклады добрасумленнай раб- оны рабочых і інжынера-тэхнічных работ- нікаў, выкрывалі лодыраў і сімулянтаў.

Тав. Янкуў часта сам прысутнічае на чытках і гутарках, самаа ўваходзіць у работу кожнага агітатара. З яго дапамогай агітатары ўдасканальваюць свае памылкі, удасканальваюць у майстэрстве неспі большыя словы ў масы.

Удала сплалася палітычную агітатцыю з барацьбой за выкананне гаспадарчых за- дач агітатар тав. Валей. Ён штодзённа праводзіць на акагожках чыткі і гутаркі, пастаўляе інфармуе пудейцаў аб кожнай спарбінтэ. Выў такі выпадак тав. Валей- ову стала вядома, што пудейцы т. Шкрав- коў, Дабжына і Бурко часам палюбра- сьліна адносіцца да сваёй рабоны. Агіт- атар правёў з імі некалькі індывідуальных гутарак, павываў у іх лома, расказаў аб значэнні чоткай рабоны транспарта і аб іх ролі ў дэсправе. Зараз гэтыя гавар- ніцы прыводзіць парадаталь тав. Валей- ову ў пудейцаў Адамска. Але гэтая рабона не была дарэмнай трымай часу, Адамска стаў добра працаваць на вы- творчасці, прымаць удзел у грамадскім жыцці, уступіў у комсамол.

Добра спраўляецца з пачатнай рабонай агітатар і брыгадзір пуці тав. Лобаў. Яго брыгада — перадавая на дыстанцыі і за- раз аказвае актыўную дапамогу адстаючай брыгадзе тав. Каваленка. Тав. Лобаў сі- стэматычна прапуе над павышэннем свай- го ідэйна-гаспадарчага ўзроўня, сама- стойна вывучае «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)», многа чытае мастацкай літарату- ры. Таму яго гутаркі з рабочымі заўсё- ды цікавыя, змястоўныя.

Агітатар тав. Ліўшан не абмяжоўваецца рабонай, якую ён праводзіць у брыгадзе. Ён часта выязджае ў вёскі, дзе жывуць пудейцы, і там праводзіць з імі індыві- дуальныя гутаркі, раз'ясняе рашэнні партыі і ўрада. Заслужанай паватай кары- стаюцца ў пудейцаў і агітатары тт. Ваш- кевіч, Булакоў і іншыя.

Зараз агіткаленты глыбока ўваходзіць у арганіку сваёй дыстанцыі, знаёміцца з пастаноўнай гаспадарчага разліку. У блі- зкіх дні агітатары пачнуць раз'ясняць гэтыя пытанні пудейцам, мабільна іх увагу на аэканаме расходанне сродкаў і матэрыялаў.

Р. СЫРІН.

ЗАБЫЛІ АБ НАКАЗЕ КОМУНІСТА

Цэнтральны Камітэт ВКП(б) і асабіста гаварыць Сталін заўсёды вучылі і вучаць партыйныя арганізацыі правільна выка- наць прынятыя пастаноў. Многа назава- лася ўвагі гэтаму пытанню і на XVIII з'ездзе КП(б)Б.

У сваім справаздачым дакладзе тав. Панамаронка гаварыў: «Часта бывае: на- пішуць і вынесуць добрае рашэнне, а потым пераходзяць да другога рашэння і што а бываецца з выкананнем першага рашэння, гэтым не пільваюцца. І ачымлі- ваецца, што вынесена добрае рашэнне, а на практыцы яго ператварылася ў ха- дзіння страл, таму што ніякіх мер за- бяспечэння выканання гэтага рашэння не было прынята і правёрка выканання па ходу справы не праводзілася...»

Імяна так атрымліваецца ў практыцы рабона партыйнай арганізацыі мінскай фабрыкі імені Кагановіча. Тут на кожна- м пасаджанні партыёра, на партыйных сходах прымаюцца добрыя рашэнні. Людзі запэўніваюць, што выкананне гэтых пастаноў зробіць карэнны пералом у той ці іншай галіне рабоны. І на гэтым, па сутнасці, справа канчаецца. Ні ў адным гашэнні партыйнага бюро ці партыйнага схода не ўказаныя ні тэрміны выканання, ні асобы, якія адказваюць за рэалізацыю рашэння.

Узяць хоць-бы такі прыклад. 2 красаві- ка 1940 года на пасажонні партыйнага бюро слухалася вельмі важнае пытанне: «Аб кожнай партыйцы ў да перагледу раб- оны». Разгортваліся ажурыяныя спрэчкі Комуітэты гаварылі аб дрэннай рабоне 2-га папавачнага цеха.

Па гэтым пытанню арымаў разгорну- тую пастаноў, у якой лобач з іншымі пунктамі было записана: а) арганізацыя належыць ўважліва і апраўдулі, пазбываць вытворцы інстру- мента рабочых, устанавіць іх адказнасць ва няабавязковую апрацоўку прадукцыі; б) прыняць рашучыя меры да ўмаца- вання працоўнай дысцыпліны і ліквіда- цыі прагудуляў.

3-га красавіка рашэнне партыйнага бюро было зацверджана на партыйным сходе. Заважася-б, што праба было за- раз-жа прыступіць да яго выканання.

Аднак на справе атрымалася інакш. Партыйная арганізацыя не праварава, як вымагавецца прынятае рашэнне, і ў ре- зультате важнейшыя пункты аб ужоце якасці прадукцыі, умацаванні працоўнай дысцыпліны і іншыя датэдуць не выка- налі.

КОМСАМОЛ — УДЕЛЬНИК МЕЛІЯРАТНЫХ РАБОТ

Многія арганізацыі ЛКСМБ прымаюць актыўны ўдзел у меліярэтых рабонах. На рэспубліцы налічваецца 582 комса- мольска-маладзёжныя брыгады, у якіх пра- цуюць каля 5.000 комсамольцаў, 2.100 членаў комсамола з'яўляюцца палітатта- тарами і рэдактарамі наспечных газет.

На дапамогу партыйным калгасным ком- сомольскім арганізацыям гаспадаркі і раён- ныя арганізацыі ЛКСМБ накіравалі на ўвесь перыяд меліярэтых рабонаў 517 найбольш актыўных комсамольцаў.



Палітгуртка ў паліцым стане Валынскай МГО (Дрысенскі раён, Віцебская абласць). Фото В. Хеніна (фотарэдакцыя БЕЛТА).

А становішча на прапрымстве даўка не бліскае. Якісь прадуцыі вельмі нізка. У красавіку было вымушана абутку другога сорта 16,9 проц., замест прадугледжаных на плану 10,77 проц.; у маі замест 11,7 проц. — 17,33 проц. Брак паранейшаму вельмі вялікі.

Дрэна і з працоўнай дысцыплінай. У красавіку за прагуду было звылена 75 чалавек, у маі — 59. На фабрыцы вельмі прыкучася рабонай сілы. У красавіку было прынята на работу 68 чалавек, а на кінула прапрымства 103, у маі — адна- ведна — 89 і 94 чал.

Пастаноў партыйнага бюро і партый- ных сходаў аб правільна выканання якіх ніхто і не патуаў, многа аб забавіцы правёркі выканання многа гаварылі на справядліва-выбарным сходах. У сваім выступленні камуніст т. Вятнік а значыў, што партыйная арганізацыя займа- лася ўсім пытаннем, вынесла многа каштэўных рашэнняў, але якія выкон- валіся — ніхто не правараў.

Партыйны сход прапанаваў тавы нова- выданаму бюро наладзіць правёрку вы- канання прынятых рашэнняў, інфарма- раваць аб гэтым камуністаў. Але партый- ное бюро трыба ігнорыраваць дадзены аму наказ.

Нельга абыйсці маўчаннем і пытанне аб партыйнай гаспадарцы. У гэтай аргані- зацыі ўважліва ўважыць на сцяпныя па- правільным аформленнем важнейшых партый- ных дакументаў. За 1940 г. ні адзін пратакол (а іх налічваецца дзевяць) не па ісан ні саватарам партыйнага бюро, ні старшым партыйным сходаў. Пра- тавольны лядаль ў палцы непашыткы і назав перагумараванымі.

Аб нехаласці аформленне пратаколаў асвечыць такі факт. На пасажонні партыйнага бюро 14 лютага 1940 года слу- халася пытанне аб прыёме ў партыю т. Кунейкі. У пратаколе-ж записана, што пры абмеркаванні гэтага пытанна выступіў т. Тампоскі і заваў, што ён т. Шу- нейку (?) велае з 1937 года і яго можна прыняць у партыю. Законна паўстае пы- танне: каго-ж прыняла партыйнае бюро ў чалытцы партыі — Шунейку ці Ку- нейку?

Як вядома, партыйнае бюро фабрыкі імені Кагановіча і яго саватар т. Ру- заў не зразумелі даказаны і яных ука- занні ЦК ВКП(б) аб навазненні парад- ку ў сваім уласным партыйным аме.

А. КАРПУСЕНКА.

ПРЫ ДАПАМОЗЕ ПАРТАРГАНІЗАЦЫ

Пярвічная партыйная арганізацыя Ві- дэбскай акаўнай фабрыкі, ажыццяўляючы права кантролю дзейнасці адміністра- цыі, дабілася значных паспяхаў у выка- нані вытворчага плана і ў павышэнні прадукцыйнасці працы.

Адстаў шэфаванцы пх. Валікі про- пант браку, слабая працоўная дысцып- ліна, дрэнная расстаноўка рабонай сілы і многія іншыя непаладкі ў гэтым стана- звычайна паказальнікі ўсяго калектыва фаб- рыкі.

Бюро пярвічнай партарганізацыі ра- шыла ліквідаваць адставанне шэфаван- нага цеха. Брыгада камуністаў разам з беспартыйнымі спецыялістамі дэтална вывучыла прычыны дрэннай рабоны цеха. Вывады гэтай брыгады былі абмеркаваны партарганізацыяй. У рэзультате было прынята канкрэтнае, прагуманае рашэнне.

Дабываючы выкананне свайго рашэн- ня, партарганізацыя дапамагла адміністра- цыі карэнным чынам палепшыць работу цеха. Выпуск першасортнай прадукцыі па- выжыўся з 70 да 83-х процантаў. Па- лепшанне якасці вырабаў у цеху дало фабрыцы 70 тыс. рублёў эканоміі толькі за адзін месяц. У цэху сталі рэгулярна працаваць дзве кароткатэрміновыя стаха- наўскія школы.

Ліквідацыя адставання шэфаваннага цеха зрабіла становішча ў цэху па рабону ўсёй фабрыкі. Яна стала не толькі вы- конваць, але і перавыконваць вытворчую праграму. Лік стаханавцаў вырас з 365 да 413 чалавек. Толькі за п'яць месяцаў гэтага года паступіла рамячальна-тэхніч- пранаоў стоўкі, кожны за ўвесь 1939 г. (БЕЛТА).

Нарада па пытаннях аб'ароннай рабоны

БРЭСТ. (Нар. «Звязды»). Днямі адбылася скаржаная Брэсцкім аб'амом ВКП(б) нарада загадчыкаў ваеннымі аддзелама рай- комаў партыі, райнаёмкомў, старшын райсаветаў Асававіхіма і райсаветаў фіз- культуры і спорта. Нарада абмеркавала даклад старшын абласнога савета фіз- культуры і спорта тав. Філіяна аб па- рыхтоўцы да Ляў фізкультуры і да ка- лыхаў загадчыкаў ваеннымі аддзелама Гайнаўскага, Шоранаўскага, Вароваўскага і Дамачоўскага райкомаў партыі аб стано- вішчы абаронна-масавай рабоны ў гэтых раёнах.

Выступілі ў спрэчках тт. Кірыніч- каў, Фрыман, Кавалёў, Савельеў і інш. расказаў аб вельмінай ліне працоўнай моладзі да спорта. Азначасоа яны па- прыкравалі, што гэту цагу на месцах не заўсёды ўважліва заважывіць з-за асу- гнасці папрыхтаваных кадраў інструкта- раў фізкультуры, а таксама з-за недахопу спортінвентара. Асобныя гаварышы пра- вільна ўказалі, што такі спортінвентар, як траўляныя «гранаты», вальбальныя сеткі і інш., з паспехам можна вырабляць на дэсававолах і ў промарэаляі абласці.

Але гэтай справой ніхто па сутнасці не займаецца. У абласці прароблена велькая работа па стварэнню аб'ароннай арганізацыі. У ад- ным толькі Гайнаўскім раёне арганізавана 17 пярвічных арганізацыяў Асававіхіма і Чырвонага крыжа, якія аднавоць звыш 2 тыс. чалавек. 15 арганізацыяў Асававіхіма створана ў Дамачоўскім і 21 у Пружанскім раёнах. Увесь ў абласці на- лічваецца 323 арганізацыі Асававіхіма.

На нарадзе ўказвалася на выключна дрэнную работу Галоўскага Асававіхіма БССР, які да гэтага часу не даў аб'арон- ны арганізацыям ніякай літаратуры і наглядных дапаможнікаў.

У асобных раёнах недазалежна а важ- насці стварэння пярвічных арганізацыяў Асававіхіма і Чырвонага крыжа ў вёсках. У Гайнаўскім, Шоранаўскім і Брэсцкім раёнах, напрыклад, няма ніводнай сель- ской абароннай арганізацыі.

Узельнікі на рады ўнеслі рад канкрэт- ных прапанаў, які лепш паставіць масава- абаронную і фізкультурную работу. Г. АНІШЧЫН.

АБ УЖОЦЕ ПАСЕУНЫХ ПЛОШЧАЎ І САРТАВЫХ ПАСЕВАУ ПАД УРАДЖАЙ 1940 ГОДА ПА ВІЦЕБСКОЙ, ГОМЕЛЬСКОЙ, МІНСКОЙ, МАГІЛЕЎСКОЙ І ПАЛЕСКОЙ АБЛАСЦЯХ

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМСАМОЛАў БССР

У жых праробіць выканання дзяржаў- нага плана сдубы і сартавых пасеваў пах ураджай 1940 г. ў азнаваенасці з паста- ноўмі СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 28 снежня 1939 г. «Аб парадку планіраван- ня пасеваў зернавых культур у калгасах» і ад 17 студзеня 1940 г. «Аб планіраван- ні сартавых пасеваў зернавых культур у калгасах», а таксама ў жых забяспечэн- ня свечасавата і дакладнага ўжоту пасе- вых плошчаў — Совет Народных Комса- молаў БССР пастаўляе:

1. Абавязваць аб'аронна-агаспадар- чыя, а таксама саўгасы, калгасы і ін- шыя арганізацыі, маючы пасевы: а) забяспечыць не пазней 20 чэрвеня г. г. прымяненне ў парадку усёй пярвіч- ной дакументацыі па ўжоту пасевных пло- шчаў і сартавых пасеваў, г. зя. актыву па прыёме пасеваў азімых — пасеву во- сені 1939 г. і з'ярых — пасеву 1940 г., актыву па з'ярых і пасеву, сартавых пасеваніяў на насенне, атрымане ў парадку абмену, актыву апрабынаў на сар- тавыя пасевы, праведзеныя ўласным са- снем, і т. д.

б) арганізаваць абмер пасевных пло- шчаў шматгадовых траў пасеву мінулых год і аформленне гэтага абмеру належымі актывамі.

2. Саўгасам, калгасам і іншым аргані- зацыям, якія маюць пасевы, забяспечыць вылучэнне асоб, адказных за правядзенне заключэння ўжоту пасевных плошчаў, і ажу іх да раіснага інспектара Нар- сарыянага савета Народных Комсамолаў БССР К. КІСЛЯЕУ.

Кіраўнік справы СНК БССР Ф. МАКЕНЕНА.

г. Мінск, 31 мая 1940 г.

НА БУДАЎНІЦТВЕ ДАРОГ

ЛЕНЕЛЬ, 9 чэрвеня. (БЕЛТА). У пачат- ку гэтага года калгаснікі сельсаветаў «Чырвоны Кастрычнік», Ушацкага раёна, і «Большовік», Ленельскага раёна, унеслі прапанаў пабудавать сарасным металам пасевную дарогу Ленель — Ушаць — Полак. Гэта прапанава была падохлена ўсім калгаснікам Ленельскага, Ушацкага, Полаккага і Ветрынскага раёнаў.

На доўгу Ленельскага раёна выпаў уча- сак дарогі даўжынёй у 18 кіламетраў. Зімой на трасу было вывезена 2.196 кубаметраў гравія, 246 кубаметраў ка- мена, загатоўлена і вывезена 163 куба- метры лесу для пабудовы мастоў.

6 чэрвеня пачалося будаўніцтва. На рабону вышлі ўсе калгаснікі раёна. Пра- цывала звыш 2.500 чалавек, каля 2 тыс. сяна палод і 15 калгасных аўтамашы.

Паміж будаўніцкімі разгартулася спарбін- нтэ за дэтармінавае выкананне ўзятых абавязавальнасцяў. 190 калгаснікаў Неспі- скага сельсавета за два дні зрабілі насін- скага сельсавета за 200 метраў і вышылі на 1,75 метра, дэтармінава выкананні свае абавязавальнасцяў. Лядуёні сельсөөет- таксама выканаў абавязавальнасцява — па- будавана 600 метраў дарогі. Калгасы Каманскага сельсавета за 3 дні вывезлі

гаспадары для інструктажа і атрымання бланкаў у тэрміны, указаныя ўтрыман- нем народна-гаспадарчага ўжоту БССР, а таксама свечасаватае складанне і амау аправадч аінспектарам Наргасуцота БССР па формах №№ 4 і 5.

3. Абавязваць выканаўчы камітэты аб- ласных і раённых Саветаў дэпутатаў пра- цюўных забяспечыць правядзенне ўжоту пасеваў калгаснікаў, аднаасобнікаў, раб- оных, служачых і іншых груп насельніцтва ў сельскіх масававапах праз сельскія са- реты па форме № 17-а ў тэрміны, уста- ноўленыя УНГУ БССР.

4. Абавязваць выканаўчы камітэты гар- аскага Саветаў дэпутатаў працоўных і фабрыкумы прадставіць раённым (гарас- кым) інспектарам Наргасуцота весткі аб размере плошчаў аправадчых за грамад- скі і індывідуальныя агароды рабочых і служачых прапрымстваў і ўстановаў.

5. Абавязваць выкананню райсаветаў дэ- путатаў працоўных забяспечыць раённых і ўчастковых інспектараў Наргасуцота срод- камі перамяшчэння на час ўжоту пасев- ных плошчаў.

6. Забараніць выкапкомом райсаветаў дэпутатаў працоўных мабільнавы раён- ных і ўчастковых інспектараў Наргасу- цота на рабону, не азнаваны з прамаў іх абавязкамі на дэспасі прыезд.

7. Абавязваць Дзяржстатзакончыць я 20 чэрвеня г. г. аформленне актыву аб па- бядзі пасеваў азімых і шматгадовых траў пасеву мінулых год.

Старшыня Савета Народных Комсамолаў БССР К. КІСЛЯЕУ.

на трасу дарогі 410 кубаметраў каменца, 880 кубаметраў гравія, 450 кубаметраў іску і выканала 700 пагонных метраў абочных канаў.

ХОПІМСК. Калгаснікі Хопімскага раёна, прыступілі да будаўніцтва дарогі Хопімс — Васноўшчык.

5 чэрвеня быў першым днём масава- вага выхду на будаўніцтва дарогі. З ад- наго толькі Баханавіцкага сельсавета выехала 175 палод, з аўтамашы і 315 калгаснікаў. Арганізавана выехала на рабону і члены сельсаветаў «Новы шлях», Трапінскага сельсавета, і інш. Усяго на будаўніцтва дарогі прапавала ў гэты дзень 600 палод і 1100 калгасні- каў.

Праба аднак адзначыць, што раённая арганізацыя не папрыхтавала да такога масавага выхду калгаснікаў на будаўніч- тва дарогі. Не была арганізавана праца ў кар'ерах і на дарогах, з-за чаго многія прастойвалі, не ўжоты працавалі лары. У часе аб- вядзеных перапынкаў не вядзеша палітма- савая рабона.

П. КАЗАНЕВІЧ.

А мазыране чакаюць рыбы...

Палеская абласць багата азёрамі, рэка- і рэчкамі. Сам абласны пант — горад Мазыр — знаходзіцца на беразе многаво- дай ракі Прыпяці. Справку рыба лічы- лася ўлюбенай стравай мясцовых жыха- роў. Не сіл сажаную, вараную, фарма- рованую — у розных відах. Тут разумеюць смак у рыба!

Але ў апошні час становішча змяніла- ся — рыба ў продажу амаль няма, яна стала дэфіцытнай. — Сядзім яе рэчкі і рыбы не бачым, — скарыжыца жыхары Мазыра. А ў ганцлэвых арганізацыях адказвалі ў такіх выпадках: — Мы тут ні пры чым. Больш лядуць нам — стоўкі працеам. Палі... У красавіку г. г. аб рыбе загаварылі

ў аб'оме КП(б)Б, аблвыжнком. Выспелі пастаноў.

«Прапанаваць аблхаргандцыю — т. Талка- чову і аблсажыўсаваю — т. Місочон- ка арганізаваць ужоў рыбы для завава- чэння патрэб насельніцтва ў 1940 годзе ў колькасці 335 тон, з іх аблхаргандцыю — 120 тон, аблсажыўсаваю — 215 тон.»

Затым паследавала ўказанне аб'ява- за кім і якія вядомыя замапоўваюцца. Аблсажыўсаваю у сваю чару спусціў планы ўжоў райсажыўсавам. У абл- харгандцыі, аблхаржыме, аблсажыўса- вое, райсажыўсавам дэпрыхтава аб ужо- абраса пматрыкімі разатомыямі, заважылі спецыяльныя пані. На Ужскіх Ужгалецкіх, Узэзвані і ўказанні пматрыкі палы ўвэзвані, а практычнага і зараз нічога не робіцца.

Вось як, напрыклад, «змагаецца» за вышуканне мясцовых харчовых рэсурсаў дырэктар аблхаргандцыі т. Талкачов. Яму 27 красавіка было даручана арганізаваць ужоў 120 тон рыбы ў Мазырскім, Нараві- лянскім і Калінавіцкім раёнах.

— Гутаркі аб рыбалоўстве, — расказвае т. Талкачов, — мы вядзем яшчэ з красавіка месяца. Нават вылучылі спецыяльнага ча- лавека для гэтай справы. Але, акрыта гавораць, ён яшчэ не прыступіў да раб- оны. Праба прама сказала: да рыбы ўшчытніцтва не падшы.

Але можа быць т. Талкачов зацікаў- лены перапрацоўка і рэалізацыя дэкарстучых ягад, грыбоў, гаротніных культур, семечкавых пладоў, якімі так багата абласць? Не, гэтых прадуктаў у магазінах харгандцыя няма.

Поўны спажыў пануе і ў аблгандзяд- дэце. Начальнік гандлёвага сактара ганд- лядзельскага т. Багачыў заважыць: — Мы атрымліваем рыбу ў планавым парадку, каля лядуць. Мясцовым уловам ведае аблхаргандцыя.

Такая-ж абмяжаванасць і ў абласным ад- дэде харчовай прамысловасці. — Нама роля ў кантролі, — гаворыць загадчык аддэла т. Ляпета. — Вось, ска- жам, аблхаргандцыя нічога не робіць па ўжоў, хоць у яго магчымасці вялікія. Іншы дакладную запіску прэзідыуму аблвыжнкома, абавязкова пашпу...

А мазыране чакаюць рыбы... Больш паваротлівым аказалася аблса- жыўсаваю. Ён адоўж раскачыць зноў асоби- званы рыбалавецкія брыгады, пачала паступаць у продаж рыба. Тое-ж самае ў Камарынскім раёне, у Парычах.

Аднак, і на лініі спажыўаперанцы ўжоў па-спраўданому лічы не арганіза- вана. З 12 раёнаў, якіх, дэдавен план, се- тое робіцца толькі ў 4—5. Тонзёныя чыкаль толькі цэнтралізаван- ных фондаў можа ўкараінацца. Некаторыя кіраўнікі арганізацыі глядзяць на паступаючую чару імі залуча скарыстоў- вання мясцовых харчовых рэсурсаў, як на зважыўшае няшчаснае напуміўшае іх бе- залюднае, спадчынае жыццё.

А ўсё-ж рыбу лядуць прыдзема... Ары ГУР. МАЗЫР. (Спец. нар. «Звязды»).

БАЯВЫЯ ПАМОЧНІКІ ПАРТЫІ

Толькі дзятара радзёстанцыі імені Комітэтора змяніўся хвалюючай «Пес- нёй о родіне». Таня прачулася. У акно прабілася яркае сонечнае святло. На насеннай бязіме вымаўляўся цень жыват, гулялі сонечныя зайчыкі па бе- зых сенах і палюсе хатні.

За сенаднем разам з бацькам і маткаю прасудзілі першы рашэнні выпуску «Посл- ных известий». Маці затрымалася падані і аправаць у поле карову, авечак і па- свінаў. Ваўка пайшоў на калгасны двар агародам. Таня вышла праз калітку.

Вузляй, доўгай і шырокай, як у гора- дзе, паспешліва праходзіць лядуль. Ві- таюцца. І Таня крочыць па драўлянай трапура. Над частаком лізка зваісоць лядуныстыя ліпы. Пахне явекімакі. Дя клубы збравіцца на работу дзятучы.

</



